



У К А З

Прэзідыума Вярхоўнага  
Совета БССР

Аб узнагароджанні будаўнікоў  
і афірмацеляў Беларускага  
пазіліёна на Усесаюзнай  
сельскагаспадарчай выстаўцы

За паспяховае правядзенне работ па падрыхтоўцы на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы і высокакаснае афармленне павільёна Беларускай ССР на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, прынятага ўрадавай камісіяй з ацэнкай «вядзтва», — узнагародзіць:

ПАЧОТНАЯ ГРАМАТАЙ  
ВЯРХОўНАГА СОВЕТА БССР

- 1. Агура Ізраіля Ісакавіча—скульптара, заслужанага дзеяча мастацтваў, аўтара скульптурнай групы Ленін—Сталін, мастака кіраўніка Беларускага пазіліёна работ да Беларускага павільёна.
- 2. Бяляева Грыгорыя Фёдаравіча—намесніка дырэктара павільёна Беларускай ССР.
- 3. Брамаўца Пятра Пятровіча—галоваўнага агранома павільёна Беларускай ССР.
- 4. Гершмана Грыгорыя Маркавіча—былога дырэктара павільёна Беларускай ССР.
- 5. Залескага Фёма Якаўлевіча—аказнага сакратара Выставачнага камітэта БССР.
- 6. Арлова Аляксандра Нікалаевіча—скульптара, аўтара скульптурнай групы «На граніцы».

ГРАМАТАЙ ВЯРХОўНАГА  
СОВЕТА БССР

- 1. Ахрэмчына Івана Осіпавіча—мастака і аўтара жыццёвага фрыза «Свята Беларускага народа».
- 2. Бархіна Барыса Грыгоравіча—саўтара архітэктурнага праекта павільёна БССР.
- 3. Бамбеля Андрэя Ануфрыевіча—скульптара, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР.
- 4. Бонава Васіля Міхайлавіча—мастака, аўтара жыццёвага фрыза «Дружба народаў».
- 5. Гаўрыленка Паўла Шкіфаравіча—мастака, партгара Саюза совецкіх мастакоў БССР.
- 6. Гада Канстанціна Нікалаевіча—мастака, аўтара пано «Стало воей».
- 7. Давідовіч Ісаака Аронавіча—мастака, аўтара пано «Свята ў калгасе імя Тэльмана».
- 8. Даблюва Аляксандра Аляксеевіча—мастака, аўтара пано «Знатныя людзі БССР».
- 9. Іваша Елізавету Іванаву—тэатральнага майстра народнай творчасці, калгасніцу калгаса «Першамайск», Уздзенскага раёна.
- 10. Мяхнач Трафіма Сямёнавіча—агранома Выставачнага камітэта БССР.
- 11. Мешанка Аляксандра Нікіфаравіча—тэатральнага майстра народнай творчасці, калгасніцу калгаса «Ільіч», Чырвонаслабодскага раёна.
- 12. Рабінчыца Лява Майсеевіча—намесніка аказнага сакратара Выставачнага камітэта БССР.
- 13. Сільвестровіча Аляксандра Сямёнавіча—агранома Нарамскага Соўгасаў БССР.
- 14. Сямбінскага Васіля Нікалаевіча—архітэктара, саўтара архітэктурнага праекта павільёна БССР.
- 15. Семаша Анну Янаўлеву—тэатральнага майстра народнай творчасці, калгасніцу калгаса «Перамога», Копыльскага раёна.
- 16. Серада Аляксандру Сямёнаву—тэатральнага майстра народнай творчасці, калгасніцу калгаса «Зіці рашаючы», Чырвонаслабодскага раёна.
- 17. Сокалява Вадзіміра Максімавіча—мастака Галоўнага выставачнага камітэта.
- 18. Сцяпанова Фёдора Міхайлавіча—аказнага сакратара Віцебскага абласнога выставачнага камітэта.
- 19. Ціхановіча Еўгенія Нікалаевіча—мастака, аўтара пано «Свята ў калгасе імя Ільіча».
- 20. Старыжанава Дамітрыя Фёдаравіча—рэжысёра паказу самадзейнасці калгасаў і соўгасаў на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

С. МЕЛЬНИАУ,  
Санратар Прэзідыума Вярхоўнага  
Совета БССР

Л. ПАПКОУ.

11 лютага 1940 г.  
г. Мінск.

ДА РАБОЧЫХ, РАБОТНІЦ, КАЛГАСНІКАЎ,  
КАЛГАСНІЦ, ДА ІНТЭЛІГЕНЦЫІ СОВЕЦКАГА СІЮЗА

ПІСЬМО КАЛЕТЫВА РАБОЧЫХ, СЛУЖАЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ  
РАБОТНІКАЎ МАСНОЎНАГА МЕТАЛУРГІЧНАГА ОРДЭНА ЛЕНІНА ЗАВОДА  
«СЕРП І МОЛОТ»

Таварышы!  
У нас, у савецкай краіне, растуць цудоўныя дзеці. Зойдзеш у школу або заглянеш на стаянне — сэрца радуецца. Навокал—здаровыя, сміяліныя, баявыя работы. Іх ці і могуць яны быць іншымі. Для іх-жа народ наш, партыя наша, бацька наш — таварыш Сталін робіць усё, каб яны жылі шчасліва, у радасці, у вяселлі.

Работы, та Кастрычніцкай рэвалюцыі, дзеці рабочых не ведалі шчаслівага дзяцінства. Памятаеш, былы гаспадар завода пан Гужон задумаў неж адрывць школу. Было абвешчана, што ў школу тэту з кожнай работнай сям'і прымаюць не больш аднаго дзіцяці. І тут-жа звычкі «раз'янення», што, па-першае, перавага аддаецца хлопчыкам перад дзяўчынкамі, па-другое, тым дзецям, чые бацькі знаходзіліся на асабліва юрбм разліку ў адміністрацыі, па-трэцяе, што галоўнае назначэнне школы—выхоўваць дзіцяці смиронныя, паслухмяныя богу, уладам і гаспадару завода.

Цяпер усё гэта блыдзень парасло. У нас створана новая, савецкая школа. Партыя большавікоў і савецкі Урад па-сталіску плагіяцыя аб падростаючым пакаленні. Для работ пабудаваны тысячы светлых школ, раскошных палацаў, тэатраў, кіно-35 міліметраў дзіцяці — больш адной пятай усяго насельніцтва краіны—навукаю і ў нашых школах.

Усе гэтыя школыныя дзятра стануць кваліфікаванымі рабочымі, інжынерамі, трактарыстамі, пойдучы служыць у Чырвоную Армію, на калгасныя палі, будуць злыбываць вугаль, варыць сталё, рухаць наперад савецкую навуку. На нашых вачах расце пакаленне новых людзей, да якіх зяртаў сваё гарачыя заклікі нашыя словы Вадзімір Ільіч Ленін: «Вы павіны пабудавць камуністычнае грамадства».

Адназначна нас, бацькоў, у навучанні і выхаванні дзіцяці вельмі влівае. «Любіць дзіцяці, — пісаў Максім Горкі, — гэта і курцыя ўсе, а вяс ўмеш выхоўваць іх — гэта вялікая дзяржаўная справа, патрабуючая талента і шырокага рэалізацыя».

Многія рабочыя нашага завода разумеюць гэта адказна перад здаравай. Яны можа здружыліся са школай і разам выхоўваюць дзіцяці, прыываюць ім лепшыя большавіцкія якасці: чэснасць, мужнасць, любоў да працы, вернасць сацыялістычнай радзіме. Возьмем старога кадравіка Хрысанфа Банстанцінавіча Вутнева. У яго палі дзіцяці. Віктар — брыгадзір-канструктар, Нікалай — інжынер, Анатоль служыць у Чырвонай Арміі, Соня, Ніна — вучні-выдатнікі. У чым тут сакрэт? А сакрэт воль у чым: сам Хрысанф Канстанцінавіч і яго жонка Фядося Алексееўна заўсёды сачылі за тым, як вучыцца іх дзіцяці, як яны вядуць сябе. Дзеці — народ уражлівы: казі бацькі хварэюць за грамадскую справу, і дзеці растуць такімі.

З нашага завода вышлі такія дастойныя людзі, як дэпутат Вярхоўнага Совета СССР Удальцоў, як удзельнік баёў у раёне возера Хасан ордананосец Чэрняхоў, як лётчык Прарокаў, які вызначыўся ў баіх з белафіямі і ўзнагароджан металю «За боевыя заслугі», як дзесяткі іншых, якімі гардзіцца ўвесь калектыў. Мы хочам (думаем, што гэта — жаданне кожнага савецкага патрыёта), каб усе нашы дзеці вучыліся вядзтва, раслі азданымі сынамі і дочкамі радзімы, культурнымі, сямейні, з пэўным характарам.

Сапраўднае камуністычнае выхаванне навукаючыся магчыма толькі пры цесным садружастве школы і бацькоў. Але чаго грэх таіць, сьць яшчэ ў нас на заводзе і на іншых прадпрыемствах бацькі, якія забываюць аб дзецях, забываюць, што іх трэба вучыць, выхоўваць. Другі рабочы — паважаны, перадавы чалавек. І стаць добра варыць, і маладоў работніку вытворчасці ахвотна дапамагае, і супроць неадаркаў у шаху талкова выступае. А воль аб дзецях, аб сваіх-жа дзецях, усмінае рэдка.

Быць і іншае. Школа вучыць дзіця, патрабуе ад яго дысцыпліны, дакладнасці, павод да старэйшых. А дома, у сям'і, школьніка балуюць, псууюць. Або, скажам, паводзіць аб'яты на вуліцы, у грамадскіх месцах. Вучні грубаць,

зааруюць часамі, вісяць на трамвайных падножках, кураць.  
І нярэдка дас-сямь замест таго, каб адрываць перадзівага школьніка, праходзяць міма. Худзіганскія ўчыны некаторых вучняў не выклікаюць у некаторых бацькоў, у заводскай гаспадарцы непакою, блатавомай трывогі. Часам мы не зьятаем увагі на дзіцячыя свавольствы: вырастае, моў, абразлівацца. Глыбокае, школьнае забуджэнне. З малых год, са школьнай лавы трэба прывучаць дзіця да арганізаванасці, дысцыпліны і парадку.

Бацькі павіны пачасцей заглядаць у школу, сустракацца з настаўнікамі, дапамагаць ім. І дарма некаторыя бацькі і мамы прабуюць апраўдаць сваю няўвагу да школы занятасцю на вытворчасці або на гаспадарцы. Любачыя бацькі, ачуваючыся адказна за камуністычнае выхаванне дзіцяці, заўсёды знойдуць час для таго, каб паікавіцца, як вучыцца дзіця, як яно трымае сябе, як выконвае хатнія заданні настаўніка. Знойдзеш час для таго, каб разам з настаўнікам адрываць нечыстыя плацінкі, навучыць іх наважыць педагога, беражліва аглядацца да грамадскай маёмасці.

Мы абмяроўвалі ў сабе нядаўна рашэнні X пленума ЦК ВКП(б) аб школе і палкам адрываць іх. Казі кожнаму з нас зьятаць сваю дружбу з настаўнікамі, то савецкая школа бярэ пакачкі з неахвотамі і дабеша новых паследкаў. Што-ж латычыць нас, калектыва завода, то мы бярэм на сабе такія абавязальствы:

1. Дабіцца, каб дзеці вучыліся добра і выдатна, абыдзіліся адзі з адным, з настаўнікамі і старэйшымі дзіцяцамі. Забеспечыць пастаянны кантроль за вучобай сваіх дзіцяці, рэгулярна абмяроўваць на сходах калектыва вынікі паспяховасці. Прыняць меры да ліквідацыі другадарожнасці і асьлеву з школы.

Дапамагчы школам №№ 420 і 411 у 1940 годзе разбіць на прышкольных участках кветнікі, правесці пасадку садоў абсталяваць валебольшую, баскетбольную, герадэшную і іншыя спартыўныя пляцоўкі.

3. Штогод праводзіць агітцы і выстаўкі творчасці дзіцячых работніц і служачых завода. У красавіку гэтага года правесці першы тэатр агітцы. Дапамагчы школам №№ 405 і 420 арганізаваць гурткі тэхнікі, ваянай справы і фізкультуры, мастацкай самадзейнасці, забеспечыць іх кваліфікаванымі кіраўнікамі.

4. Сістэматычна асвятляць школьнае жыццё ў заводскай газеце «Маргенова». Практыкаваць выпуск спецыяльных стонарака, прывесчых дзіцячы літаратурнай творчасці.

5. Адрываць заводскіх работніц па паважаным выхаванні дзіцяці. Абсталяваць пры клубе завода лавой для педагогічнай кансультацыі бацькоў. Рэгулярна праводзіць дзіцячыя раінішкі, вечары школьнікаў, кіносеансы і спектаклі для дзіцяці.

6. Прадставіць для штодзённага карыстання дзіцячым садам і сталіям. Абсталяваць у заводскім садзе фізкультурны гародок, атрыкціённы, чыталні, куток юных натуралістаў і асобную ігравую пляцоўку для малюшых школьнікаў.

Сумесна з камітэтам комсомала арганізаваць дзіцячыя пляцоўкі і старэйшых піянеркаў фарміраць пры жытлых дамах, у заводскіх пасёлках Нова-Грэва, Раўтава, Сакаліна Гара.

7. Стварыць дзіцячую тэхнічную стаянку пры пазашкольным камбінае завода.

8. Забеспечыць лепшае правядзенне летніх аздараўленчых кампаній. Вывесці ў піянерскія лагеры 600 піянероў і школьнікаў. Правесці турыскія экскурсіі навукаючыся ў Крым і на Каўказ.

Мы дзіць мастацтвам стварэнне пры заводскім камітэце ініцыятыўнай групы з бацькоў, педагогаў, комсомольцаў, работніц пазашкольных устаноў. Іншыя тэатральна група павіна высуваць перадавыя кіраўніцтвам пэтанні, звязаныя з паважаным выхаванні дзіцяці. Таварышы нашы абавязальствы, таварышы! Мы ўпэўнены, што наш пачыны знойдзе гарачы волтук у працоўных Савецкай краіны.

Прынята на агульназаводскіх сходах.  
(«ПРАВДА», 10 лютага).



Калгасная стаханавіцкая брыгада па вываданні лесу (калас «Дуброва», Асіпавіцкага раёна) праправава Наркамлесам БССР за пераходніце лавы вываданні лесу. На здымку (справа налева): А. Ф. Гагарона (брыгадзір), П. С. Патроўскі, Н. Д. Гагарона, Ф. Патроўскі, С. Г. Лукашэвіч, Н. С. Патроўскі, Н. Ф. Сушко, М. С. Гагарона, С. Я. Андрэевіч і П. І. Патроўскі.  
Фота Я. Салавейчыка.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР

ПЕРАДВЫБАРЧЫЯ ДНІ

ПНСК, 10 лютага. (Ад наш. спец. кяр.). Горд уступіў у перадвыбарчыя дні. Памішканні клубаў, школ, устаноў набываюць святлоны выгляд. Разываюць па палотнічых чырвоных сцягоў, аіхадзяць лозунгі, рознакаляровыя транспаранты, плакаты. У горадзе створана 25 выбарчых участкаў. Для участкаў падбараны бібліятэкі палітычнай і мастацкай літаратуры, у памяшканнях развешаны партыяны кіраўнікоў партыі і ўрада, паглядныя плакаты, прысвечаныя Сталінскай Канстытуцыі, выбарчаму закону, сістэме дзяржаўнага кіравання ў нашай краіне.

У бліжэйшыя дні ў агітпунктах участкаў будуць абсталяваны ўпэўнаванымі радыёпрыёмнікамі. Ужо сёння 15 участкаў маюць тэлефоны.

Гарадскі выкаўнаўчы камітэт арганізаваў тэрміновы выбар стаянкіх ур. кабінкаў, пчытоў для вывешвання спіскаў.

Паспяхова ідзе складанне спіскаў выбарчых членаў. Для гэтай мэты з гарадскога аэстава вылучана 50 чалавек. Па 16 выбарчых участках спісы выбарчых членаў пачынаюць падрыхтаваць і скура будуць вывешаны.

Палітычная актывнасць вызывае на народна не ведае мезаў. Дзімі ў гарадскі к'нотэатр, каб паслухаць лекцыю «Дзяржаўнае будаўніцтва ў СССР», сабралася больш 800 выбарчых членаў. Тэатр быў перапоўнены.

Праведзены перадвыбарчы вечар у стаўніцкаў гарадскіх школ ператварыўся ў дэманстрацыю любоўі да камуністычнай партыі, да вадзікага Сталіна.

На запалкавай фабрыцы імяні 17 верасня арганізавана агітпункт. Вылучана 20 агітатараў для правядзення заняткаў з выбарчымі членамі БССРскага выбарчага участка. У гуртках займаюцца 900 выбарчых членаў. Заняткі гурткоў, якімі кіруюць маладыя работніцы тт. Беранштэйн і Любаўшэў, рэгулярна наведваюць 80 чалавек. Многія агітатары аказвалі вывучэнне гістарычнага дэяла тав. Сталіна на Называўшчыні VIII з'езду Саветаў і зараз прыступілі да вывучэння Палажэння аб выбарах у Вярхоўныя Саветы БССР і БССР. Непаарэчна на фабрыцы арганізаваны чатыры палітычныя, якія ахапляюць 300 чалавек. На фабрыцы ажурта вачэрняя школа для нечысьменных, у якой займаюцца 80 чалавек.

15 малюшых работчых ўступілі ў Ленінскі комсомол. Па ініцыятыве Ленінскага арганізаваны чатыры гурткі мастацкай самадзейнасці. Да выбарчай кампаніі гурткі рыхтуюць спецыяльныя мастацкія рэпертуары.

Работчы фанернага завода № 4 у 12 палітычных гуртках вымушаюць выбарчы закон, бярэрафію правараў народаў таварыша Сталіна, зямбачыцца з пэтанніямі міжнароднага і ўнутранага становішча. Многія работчы вылучаны агітатарамі с'роў хатніх гаспадыняў. 27 чалавек прыпад членамі выбарчых каўчэў. На зародзе шырока разгарнулася сацыялістычнае слаборніцтва. Брыгада пільпчыкаў выканала кварталны план на 130 проц.

П. СТАРАВЫБАРНЫ.

ТЭКСТЫЛЬШЧЫКІ ВІЦЕБСКА—ТЭКСТЫЛЬШЧЫКАМ БЕЛАСТОКА

Работчы, работніцы, інжынеры, тэхнікі і служачыя віцебскай чучона-трыкатажнай фабрыкі імяні Клары Пэткіч звязаліся з пісьмом да тэкстыльшчыкаў Беларуска. У сваім пісьме яны расказваюць аб сваім жыцці, рабоце, аб тым, як яны ўдзельнічалі ў выбарах і злучаюцца ў Вярхоўныя Саветы БССР і БССР і мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Мы працуем і шырока сакарэставаем сваё права на адпачынак, — пішучы работчыя, — нашы дзеці навукаючы ў школах, у сярэдніх і вышэйшых навуковых устаноках. Мы прыямаем актывны ўдзел ва ўсім дзяржаўным, гаспадарчым і грамадскім жыцці нашай краіны.

Іосіф Вісарыянавіч Сталін — наш першы ўсёнародны дэпутат. Гэтаму геніяльнаму чалавеку ўвесь наш савецкі народ абавязан вызваленнем нарэчна ад рабства, прыгнёту і эксплуатацыі, сваім жыццём, поўным радасці і шчасця, сваім грамадзянскім гістарычным перамогамі.

У Вярхоўны Савет СССР мы выбралі сваімі дэпутатамі былоў работніку ільноправаўляюй фабрыкі імяні Кагановіча тав. Багачову (у сучасны момант нам дырэктара швейнай фабрыкі «Профінтэр») і калгасніка таварыша Власенкова (зараз старшыня Міхалёўскага сельскага Совета дэпутатаў працоўных).

Нашымі народнымі пасланіцамі ў Вярхоўны Савет БССР з'яўляюцца: кіраўнік ланітрардскіх большавікоў, член Палітбюро ЦК ВКП(б), бліжэйшы друг і саратнік вадзікага Сталіна тав. Яданаў, сакратар Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі большавікоў Беларуска тав. Панаманка, былае работніца, цяпер дырэктар бунейнінага чучона-трыкатажнага гіганта БССР — фабрыкі «БМ» тав. Ханіна, у наўдзім мігучым хатняй работніца, цяпер началінік лінейнага паха станкабудавніцкага завода імяні Кірава тав. Немчанка, знатны машыніст, цяпер началінік Віцебскага паравознага аддзялення тав. Майроў і інш.

У часе выбарчых кампаній калектыў нашай фабрыкі прымаў актывны ўдзел ва ўсёй агітатывнай і арганізацыйна-тэхнічнай рабоце, агітаваў за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. У час выбараў у мясцовыя саветы наш калектыў вылучыў са свайго асяроддзя 58 чалавек членамі выбарчых

камісій, 12 — даверанымі асобамі і чалавекі — агітатарамі і бясцэчыкамі. На ўсё выбарах, як на выбарах Вярхоўных Саветаў БССР і БССР, так і выбарах мясцовых Саветаў дэпутатаў і партыі перамог сталінскі блок. У гэтым светліце раз убацьчы маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, яго адпаведнасць, высокую палітычную свядомасць і актывнасць, гарачую любоў і міжсуду адданасць савецкаму Ураду, тэці большавікоў і вялікаму Сталіну.

Дарогія таварышы! Многа год вы іспеці іра польскіх памешчыкаў і капіталаў. Вы былі бясшарныя. Вы павіны лідзя гнуснай эксплуатацыі. Вас за дзеяў не лічалі. Сёння вы свабодныя, і наўдзімны грамадзяне. Вы павіны папелініску, па-сталінску пачаць будаваць сваё жыццё і нам прадстаўлена ваш чэсьць на аснове самай демократычнай свабоды Сталінскай Канстытуцыі выбарчых дэпутатаў у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР. Прамыце-ж, дарогія таварышы, нашы вам пажаданні.

Вы неўзабаве пачнеце вылучаць у дэпутаты ў дэпутаты Вярхоўных Саветаў БССР і БССР. Вылучайце самых лепшых адданых справе партыі Ленін-Сталіна, правяральных на практычнай рэне людзей, і за іх шырока разгард большавіцкую агітцыю.

Вядзце, што прытаўшыся ворагі людзі прабаўваць вам напакасіць. Будзце аоркі і пільны. Яшчэ пачеі агітыву вакол савецкай улады, камуністычнай партыі большавікоў і вялікага Сталіна.

Не забывайце аб сваёй авангарднай лі. Даматэііце яшчэ шырэй разгард выбарчую кампанію на сале, с'роў поўных с'яля.

Азмаўняўце выбарчую кампанію вяд палітычнай і вытворчай актывнасцю павышэннем прадукцывнасці працы.

Мы ўпэўнены, што ў зямнамаўдзень 24 сакавіка вы ўсе, як адзіні, дзеце на выбарчыя ўчасткі і аддалі свае галасы лепшым сынамі і дочкамі горада, яшчэ раз праэманэстраве гарачую любоў і бязмежную адданасць любімай радзіме, савецкаму Ураду, камстычнай партыі большавікоў і нашаму ратому правараў і настаўніку — вялікаму Сталіну.

У НОВЫМ РАЁНЕ

С'роў палескіх баютоў, у акружэнні густых лясоў, раскінуўся г. Драгачын. У горадзе тры тысячы жыхароў. Пры ўладзе польскіх магнатаў у ім не было ні адной культурна-асветнай устаноў.

На ўвесь Драгачынскі павет была толькі адна амбулаторыя з 1—2 работнікамі.

Пераважная большасць насельніцтва горада і павега былі беларусы, рускія. Аднак у павеце не было ні адной беларускай, рускай школы і бібліятэкі.

Насельніцтва ўвесь час пазбаўлена зямлі, абкладалася непамернымі падаткамі, штрафамі. Розныя хваробы былі вечнымі спатарожнікамі с'яля.

С'ялянская моладзь не мела права сумесна праводзіць свой свабодны час. Каб сабрацца пагуляць ці патанцаваць, патрэбна было атрымаць дазвол ад войта.

Прышло каля пяці месяцаў, як гераічна Чырвоная Армія вызваліла з-пад напавога ўнску народы Заходняй Беларусі. Але ўжо за гэты кароткі час горад і вёскі змянілі сваё аблічча. У Драгачыне створан раённы цэнтр. Будуюцца новыя кватэры, якія будуць мець глядзельную залу на 500 месцаў, прасторнае фалье, бібліяд, чыталіны.

Школы горада і 60 школ у раёне.

Пачаці прапаваль на ротнай мове. Р. пні адзел народнай асветы праз каю тэрмінова курсам па рыхтаваў 42 стаўнік, якія зараз атрымаў работу школах. 20 азігатаў пачынуў праца 6-месячны настаўніцкі курс, на будзе падрыхтавана 80 настаўнікаў яскровых і гарадскіх школ.

У горадзе адкрыты дзіцячая канстатыва, амбулаторыя, ветэрынарная чэпніца. У кожнай воласці прадуць мэдпункты або медукацыі.

Зараз па гораду і раёну разгорнутыя рочка падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўныя Саветы БССР і БССР. Райком папраў с'емінар агітатараў, у якім малае 100 чалавек. Зараз агітатары пачынаюць шырока агітываць маса работу с'роў выбарчых членаў. С'рана многа гурткоў па вывуча Сталінскай Канстытуцыі і выбарчаго закона.

С'ялянскія камітэты аказваюць с'данне спіскаў выбарчых членаў. Камітэты разгортаюць сацыялістычны спаборніцтва на латэрміновае выкананне сазагатаваў і іншых дзяржаўных прымесцаваў.

Н. КУРЫЛОВІЧ,  
Е. ЛЬВОВІЧ

Школы горада і 60 школ у раёне ДРАГАЧЫН (на тэлефону).

Хроніка выбарчай кампаніі

ПНСК. Калектыў адпалкавай фабрыкі імяні 17 верасня азначае дні выбарчай кампаніі новымі вытворчымі поспехамі. Паміж пахамі разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную с'студую дна выбараў у Вярхоўныя Саветы БССР і БССР. 75 проц. работчых фабрыкі перавыконваюць нормы выпрацоўкі. Значна зніжан брак. Першае месца ў спаборніцтве займае аўтаматы і швейныя чыжы, якія выконваюць заданне на 115—120 процантаў.

10 работніц перайшлі на абслугоўванне 2 станкоў. Работніцы Боім Кля і Дрэжун Сара, працуючы на 2 станках, даюць на 50 тысяч каробак запалак на кожным станку пры норме ў 48 тысяч.

МАЛАДЫЯ ГРАМАДЯНЕ З ВЯЛІКІМ аязімам падтрымліваюць ініцыятыву бестоніч таварышчэ, аднадушна прымаюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі шляхам дапамогі ў арганізацыі груп па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі выбарчаго закона, шляхам пагадоў і яўці ў дзень выбараў да выбарчых наў і галасавання за народных кандыдатаў.

Е. В. ЮДЗІН,  
дырэктар кіностудыі «Савецкая Беларусь»  
Ю. М. СТАЛЬМАНОУ,  
кіно-рэжысёр, нач. мастацка-вытворчага аддзела студыі.

ДВАЦЦ

# ПА-БОЛЬШЭВЦКУ ЗМАГАЦА ЗА ПАЛЯПШЭННЕ РАБОТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ

## ПАДЖУ ЦЯЖКІЯ ПАЯЗДЫ

Умовы ўмовы работы патрабуюць ад існа, памочніка і качагара ўзмацненні ўвагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

Увагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

Увагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

Увагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

Увагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

Увагі да паравоза. Неабходны гарачы, кваліфікаваны людзі за ўсім паравозам і ў першую чаргу за тым, які перадае паравозу, Паравозныя дарожнікі інтарэсамі сацыялістычнага транспарта не дапускаюць асабліва пазіцыі ў шляху. У яго машына будзе ўважана працаваць чотка.

## ГАРАНТЫЙНЫЯ ПУЦЁЎКІ

На нашай дароце сярэдні вагоннік мае расна рух за адпраўленне паяздоў з гарантыйнымі пуцёўкамі. Адпраўляючы паязд змена аглядачы вагонаў выдае паязному вагоннаму майстру гарантыйныя пуцёўкі, у якіх указваецца, што паязд таварна агледзена і тавары і гарачыя, што паязд прайшоў усе ўзастак без тэхнічнага браку і нясправнасцей. Гэтае пачынанне мае вялікае значэнне для паскорэння працоўнага паяздоў і іх безападнага следвання.

2-3 разы быстрой робіць агляд састава пры безападнай якасці. Аглядчык аглядае тав. Шаўловіч і сасар тав. Губскі робіць пробу тэрмазоў за 5-7 мінут пры норме — 30 мінут, адпраўляючы паязд з нулявой уцешкай паветра з магістраля.

Назва змена (станцыя Асіпаўкі) таксама адпраўляе паязды з гарантыйнымі пуцёўкамі. Першы такі паязд мы адправілі 29 студзеня. Паязны вагонны майстар тав. Панькоў, які сядзеў у гэтым паязде, даў высокую ацэнку якасці агляду і ремонту вагонаў. Паязд у поўнай справі ўспрымаў на станцыі ўзначалены. Такія ж ацэнкі дана і наступнаму адпраўленню намі ў гэты дзень паязд № 1157.

Паязды з гарантыйнымі пуцёўкамі адпраўляюць і змены старшых аглядачы тт. Верніковіч, Марука і Тоталовіч. Гэтыя змены таксама павялілі якасць агляду і ремонту парважнага састава.

Зараз змена сістэматычна адпраўляе паязды з гарантыйнымі пуцёўкамі. Узначалены гэтай стаханавскай ініцыятывай паязды аднаасобна кожнага работніка за агляд і ремонт вагонаў, спрымае змяшчэнне браку ў нашай рабоце і павышэнню прадукцыйнасці працы. Аглядчыкі вагонаў тт. Махач і Кузьміч, праездчыкі тт. Арышэўскі і Доўгал у

Прымяненне гарантыйных пуцёўкаў сустрэла самае гарачае абавязанне з боку паязных вагонных майстроў. Прымаючы паязд з гарантыйнай пуцёўкай, паязны вагонны майстар Панькоў, Казлоў, Марусоў, Будаўноў і іншыя забяспечваюць іх быстрае і безаварыйнае следванне па ўчастку.

Не гледзячы на аўтуго вываходнасць і кантоўнасць гэтай метады, некаторыя паязны вагонныя майстры адмаўляюцца браць гарантыйныя пуцёўкі. Гэта — прамы результат таго, што партыйная і профсаюнавая арганізацыя не правяла дастаткова раз'ясняльнай работы, не ўзначалі належным чынам гэты рух.

А. В. БЫСТРЫ  
старшы аглядачы вагонаў  
станцыі Асіпаўкі.

## БАЯВЫЯ ПАДРУГІ ЧЫГУНАЧНІКАЎ

Сотні баявых падруг чыгуначнікаў Беларускай дарогі ахвотна ўдзельнічаюць разам са сваімі мужамі ў паязным руху і ступенні на тэрыторыі зямельнай работніцы. Яны дапамагаюць у ачышчэнні шпалей ад снегу, наводзяць утульнасць у пакоях адпачынку, кантраляруюць работу будфэў і стаяноў.

У канцы студзеня на Жлобінскім вузле разразілася вясёлка. Густы снег заважваў рух, паражаліся нармальнай рабоце. Тады на пуні з'явіліся жонкі-актывісткі тт. Нікіціна, Звольніцкая, Ронжана, Марчанка, Пушко. Яны не дапусцілі перабою ў рух паяздоў.

Актыўную дапамогу ў ачышчэнні пуцей ад снегу аказваюць і жонкі чыгуначнікаў станцыі Капачыцы тт. А. Барысюк, М. Сокал, В. Стрэжак і іншыя. У адрозненне ад снежных заласкаў яны ачышчаюць ад снегу 2561 квадратны метр пуці. Іх прыклад натхніў і іншыя жанчыны.

На прыкладу жонак-актывістак Паўлючэ-Данейскай чыгуны мільяны жанчыны нашай магістралі арганізавалі дастаўку гарачых харчоў на паравозы, у страляныя будкі і на вузлавыя склады. У студзені ў гэтым выдатным руху ўдзельнічала 280 жонак-актывістак, якія абавязаліся гарачымі снедаваннямі звыш самі тры чыгуначнікаў.

Асабліва шырокае распаўсюджанне гэта каштоўнае пачынанне атрымала на Го-

мельскім вузле. Актыўністкі станцыі Гомель Буйніцкая, Курбан, Лукашэвіч, Станіслава, Кармазіна на чале са старшынёй савета жонак-актывістак т. Азарарай — доўгатам Гомельскага гаральскага савета — арганізавалі дастаўку гарачых снедаванняў у страляныя будкі і ў паркі фарміравання для саставіцеляў і спячальнікаў Актыўністкі зноў Гомельскай дастаўку гарачых снедаванняў на паравозы і грузачым вузлавыя склады. Апрача таго яны дабіліся кругласутачнай работы стаялоў у рамонтным паку, расшырэння асартымента харчовых закусак у будоце.

Жонкі-актывісткі Жлобінскага вузла Раманава, Кучына, Звольніцкая, Пушко і інш. арганізавалі ў сябе дома вышпечку піражочкаў, гатуюць чай і носяць гарачыя харчы паравозам і двіжэжам. З кожным днём на дароце разрастаецца выдатны рух жанчын, які дапамагае чыгуначнікам у большавіцкай барацьбе з зямельнай тэрыторыяй. Дзесяткі цёплых пісэм узяччачці атрымліваюць актыўнасць за іх увагу і клопат.

Ф. ПЕРНАЛЬ, памочнік начальніка  
палітдзелна чыгуны на монрабце.

## ДОБРА ПАДРЫХТАВАЦЬ НАСЕННЕ ДА СЯБУ

XVIII з'езд партыі паставіў перад сацыялістычным земляробствам задачу забяспечыць насенне зернавых і іншых культур выключна высокакачэсным і палепшаным адробным насеннем як сельшпійных, так і мясцовых сартоў.

Здавалася-б, што работнікі зямельных органаў павінны былі адаць максімум увагі падрыхтоўцы насення да вясновай сяўбы. Аднак, зэрпачынальнічальныя машыны ў рэспубліцы выкарыстоўваюцца не на поўную магчымасць або зусім прастайваюць. У Лагойскім раёне, напрыклад, не скарыстоўваліся тры зэрпачынальнічныя машыны ВМ-2. Не працуюць машыны ВМ-2 у Пухавіцкім і Барысаўскім раёнах. У Рачынскім раёне, не гледзячы на наяўнасць 52 тэраўраў, насенне ачышчана толькі на 57,4 проц.

Кожнаму вядома, што высокая якасць пасевага матэрыялу — адно з важнейшых мэрпрыемстваў у справе павышэння ўраджайнасці.

Задача зямельных органаў, кожнага агразнама райкамзема і машына-трактарнай станцыі — штогодна кіраваць сарпяробчай насення, аказаць практычную дапамогу калгасам у правядзенні гэтай адказнай работы.

Аднак, праймаў ўсе ўстаноўлены тэрміны, а многія калгасы яшчэ не засыпалі поўнасцю насенных фондаў. На 1 лютага план засыпкі зернавых і бабовых выкашана на 90 проц. Засыпка насенных фондаў запяваецца галоўным чынам, з-за таго, што ў разе калгасаў рэспублікі яшчэ не закончана абматок. Для прыкладу можна прывесці калгасы «Першамайскія Захарчына», «Секраўшчына», імяні Сталіна, імяні Кірава і імяні Чапаева, Палацкага раёна.

Задача зямельных органаў, кожнага агразнама райкамзема і машына-трактарнай станцыі — штогодна кіраваць сарпяробчай насення, аказаць практычную дапамогу калгасам у правядзенні гэтай адказнай работы.

Паволье даных Цэнтральнай кантрольна-насеннай станцыі, якасць засыпаных насенных фондаў яшчэ недавальваюча. З правераных 345.791 цнт. насення зернавых культур (аўса, ячменю, яравой пшаніцы) аказалася некаваліцыйнага 80 проц.; з 76.377 цнт. праверанага ільносемея аказалася некаваліцыйнага 71 проц.

Насенне, якое акажацца нізкай усхожасці, павінна быць заменена добрай якасцю насеннем міжкалгаснага абмену або ў «Затогэрні» і «Дэжуртфондзе».

Многія калгасы не адаюць увагі падрыхтоўцы насення да сяўбы. Напрыклад, у Барысаўскім раёне праверана насенне ў 41 калгасе, з іх у 15 яно аказалася некаваліцыйнага. Засмечана насенне ў калгасе Крускава, Пухавіцкага, Пячэніцкага і інш. раёнаў Мінскай абласці. Лабараторная праверка паказала, што ў Рагоўскім раёне насенне засмечана на 99,7 проц.

Насенне, праверыў яго на усхожасць і кваліцыйнасць, памятаючы, што высокая якасць насення — залог багатага ўраджая.

Асабліва дрэнна абстаіць справа ў пра-

С. А. СЯРГЕЕННА,  
дырэктар Цэнтральнай кантрольна-насеннай станцыі Наркамзема БССР.

## Створым усе ўмовы для стопудовага ўраджая

Малыя бригады атрымалі ў 1939 годзе па 16,5 цэнтнера жыта з кожнага гектара. Захаваўшы ўсіх правіл агратэхнікі дапамогі нам да некаторага ступені перамагчы неспрыяльныя кліматычныя ўмовы.

на 8 цэнтнераў поспелу, а пяць сабраў па 4 цэнтнераў. Закамтаставана 50 тон горфу. Акрамя гэтага нашы бригады выдзелена 16 тн мінеральных угнаенняў.

У гэтым годзе бригады абавязаліся атрымаць ураджай зернавых не менш 100 цудоў з гектара. Пры планаванні пасаваў намі ўлічаны заўвагі калгаснікаў. Унутры бригады мы давалі план сяўбы да кожнага звяна. Звонкі везоўца, на якіх участках і якія культуры яны будуць сеець.

Мы паставілі перад сабой задачу ўзброіць кожнага звеннага агратэхнічнага ведам. Усе звеннявыя наведвалі курсы звеннавыя пры сельсавеце.

Насенне засыпана поўнасцю. Пшаніца ачышчана і дазвешана да высокай кваліцыйнасці. Закачваем ачыстку ўсіх асартных культур. У звеннага разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва за найбольшы збоў мясцовых угнаенняў. Да пачатку сяўбы кожнае звяно абавязалася сабраць

Зварот рэспубліканскіх нарады перада-вікоў сельскай гаспадаркі — разгорнуць праграму работ на ўвесь гаспадарчы год. Выкананне ўсіх указанняў нарады забяспечыць нашай бригадзе пераважнае месца ў ўсеагульным сацыялістычным спаборніцтве бригадараў-стопудовікаў.

Ф. ПЕРНАЛЬ, памочнік начальніка  
палітдзелна чыгуны на монрабце.

І. АСМАЛОУСКІ,  
Брыгадзір 4-й брыгады калгаса «III Інтернацыянал», Клімавіцкага раёна.

## ЖЫЦЦЁ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

### ШКОЛА ТАЛЕНТАЎ

Закрыўшыся ў невялікім пакоі, чырвонаярмейскі Сцяпан Машкоў узмацняе працу над новай карцінай. А вечарам, жыццядараны і задаволены, ён з'яўляецца ў газары з машынным скруткам у руцэ і шпугіва, урачыстым тонам заяўляе:

больш кісьці і ўкладвае ў любімую справу ўсю сваю душу і выразнасць.

На сцяне прымацоўваецца пазнак. Яго поўкрутам абстапоўвае баймы. Перад іх вачыма — цудоўны пейзаж... У агрысітых берагах праснуўшыся Днепр спакойна нясе свае воды. Праз вярхушкі размешчаны на левым беразе драў прыбываюцца аранжавыя блікі ўзыходзячага сонца, яны заліваюць сабой хрыжачыя на кончыках лістаў калелькі рашнішай ра-сы. Высокая ярба нахілілася да валы, быццам любуючыся сваім адлюстраваннем...

На аглядзе мастацкай самазайсцкіх выдатных рэзультатаў дабіліся чырвонаярмейцы ўра Дынін — выканаўца жартоўных татарскіх і яўрэйскіх песень, Абрам Ліўшчыц, вельмі добра дэкламаваўшы вершы вялікага пралетарскага паэта Маякоўскага, і Віктар Ручнёў, які з неупадкунай сілай і прастотай перадае ўсе багаты ўкраінскай народнай песні.

Байцы ўважліва разглядаюць кожны шпрыхот работы свайго мастака, хваляць, напружваюць, ралць.

Шырокая патулярышча карыстаецца чырвонаярмейскіх Косця Штых. Запэча, няма такога інструмента, на якім-бі ён не іграў. Валя, гітара, скрыпка, манціна — усё гэтыя інструменты на плячу Штыха. Апрача таго, Косця добра арганізаваў самазайсцкі. Ён скалаціў арудны струныны калектыў, зьяўляючыся аўтарытэт у чырвонаярмейскай грамадскасці.

— Неўмілавы пэніпелі мастацтва! Ах, таю на ваш суд сваю новую працу — пейзаж «Прэдыяроўскага раіца».

Апрача струнага гуртка разгарнулі сваю дзейнасць арганізацыяны ў падраздзяленых драматычных гурткі. Драма-лектыў падраздзялення, якім камандуе лейтэнант тав. Галубоў, падрыхтаваў і выяўна добра паставіў камедыю «Сьвятэ». У гэтай паставоўцы высокімі здольнасцямі вылучыліся маладыя камандзіры Алесенка і Волкаў.

— Ця, хлопці, справілі наша ўкраінскае вэрба! — захапляюча ўсклікае ўкраінец Прадоў.

Лепшыя рэзультатаў на выкананню падлоных чырвонаярмейскіх песень дабіўся ўзвод лейтэнант тав. Мурашка.

Чырвонаярмейскі другога года службы Сцяпан Машкоў — пачынаючы, вядомы ў гэты часі, мастак. У яго — рознабаковыя дараванні. Ён рысуе многа пейзажаў, партрэтаў, карцін на абаронных гэмлі. І ўсе яго работы насамымі тонкім пачуццём, абаяннем, здаровым аптыкізмам мастака — воіна РСЧА.

У музыцы, карцінах, песнях нашы талентавіты чырвонаярмейскі і камандзіры славяць сваю любімую радзіму, за якую яны гатовыя пацьмаць усё свае сілы, сваё жыццё.

Тав. Машкоў — даўдэ не выкачэнне ў часі. Мастакіны афарміцелю клубу працую чырвонаярмейскі Грыша Марынах. Ён пераважае пейзажы. Але гэта не перашкаджае яму ўпрыгожваць клуб. Грыша Марынах любіць клуб, лю-

бываеўся аўтарытэтна. Працуючы сласара-інструментальчыкам, ён з кожным днём дабаўвае новых вытворчых поспехаў. Свае нормы выконваў на 200—250 проц.

Не гледзячы на тое, што тав. Коблаў усяго пра месяць у арміі, ён добра вывучыў віноўку, кулямёт, працаваў з усёй статуцы ўнутранай і караўнай службы. Ён паказвае прыклады ўспынальнасці Каманьванне часці знайшоў магчымым назначыць т. Коблава камандзірам аддзялення.

Зараз тав. Левін служыць у Чырвонай Арміі. Рыхтуючыся да прыняцця ваеннай прысягі, ён добра вывучыў кулямёт, віноўку. Першая стральба дала выдатныя рэзультаты. Усееныя статуцы караўнай і ўнутранай службы.

Не гледзячы на тое, што тав. Коблаў усяго пра месяць у арміі, ён добра вывучыў віноўку, кулямёт, працаваў з усёй статуцы ўнутранай і караўнай службы. Ён паказвае прыклады ўспынальнасці Каманьванне часці знайшоў магчымым назначыць т. Коблава камандзірам аддзялення.

У пісьме да таварышоў Левін піша: — Сваё абаянне я выконваю. Калі наступіць гэты час і мне дадзена стаць тварам да твару з ворагам, мой кулямёт будзе працаваць безапарна. Я буду ліць ворага па-стаханавска!

Пакідаючы завод тав. Левін запэўніў сваё таварышчэ, што ў арміі ён будзе стаханавікам. На заводзе тав. Левін ка-

Пётр Іванавіч Новікаў у армію прыбыў будучы ўжо вараўшчэўскім стралком. Тут ён яшчэ больш працуе над авалюацыянай баявой тэхнікай. Новікаў паказвае прыклад высокай іспынальнасці і зьяўна-валі. Выдатныя апацы ён атрымлівае па баявой і палітычнай пачуўнасці.

П. СЫРКІН.

Пантрон Р. ДОДІН.

## КАШТОЎНАЕ МЭРАПРЫЕМСТВА

Праважэнне паяздоў камандзіра-палі-міні работнікамі мае вялікае значэнне для паскорэння працоўнага паяздоў.

Шырокае распаўсюджанне пры суправажэнні паяздоў атрымала заключэнне сацыялістычных дагавораў на аяны паязкі. Замажучыся за выкананне ўзятых абавязанстваў, машыністы па-крываосаў-скаму вахлі паязды, дзівячы забяспечвалі бесперапыннае следванне. Памочнік рэ-візора па безападнасці камуніст тав. Бра-лік, сістэматычна суправаджаючы паязды, загадваў спецыяльныя бланкі, аблічачы-чыя заключэнне сацыялістычнага дагавора ў шляху.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх вівачччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым, імяна па віне паравознікаў — больш за ўсё парушэнняў графіка. Камандзіры дэпо не патрабуюць суправажэння паяздоў і сур'ёзна адносіны да гэтага ад машыні-стаў-інструктараў. Нядаўна машыніст-інструктар т. Правіны, суправаджаючы паязд, несур'ёзна аднёсся к справе, чым па-заарганізаваў увесь рух. Машыніст-ін-структар Жырын суправаджае толькі во-патытых машыністаў, унікаючы маладых.

У лютым усяго сваю ўвагу пры супра-важэнні паяздоў мы накіроўваем на хут-кае працоўнае паражнякоў і палі-ных маршрутаў.

Праўнасць і велізарная карысць суправажэння для ўсіх віваччч. Большасць паяздоў прасяваўца з нагонам або па графіку. Аднак не ўсе яшчэ камандзіры і паліработнікі ўважліва сьбэ гэта. Пачаль-нік тав. Гомель тав. Зіновіч, яго памочнік-нік Кіраеў, Бурцаў, сакратар партбюро Ту-кай і дэпартаменту паравознікаў Яўтэючыкі не суправаджаюць паязды. Між тым

ЗАРУБЯЖОМ

ЛІТОВСКИ ДРУК АБ СТАНОВІШЧЫ Ў БЕЛА-ФІНЛЯНДЫ

КАУНАС, 11 лютага. (ТАСС). Газета "Літвовас жыніс" у нумары ад 10 лютага піша, што "Уся фінская армія перайшла на акупацыю ваіны. Гэта значыць, што Фінляндыя не мае больш ніякіх рэзерваў. Эканамічнае становішча краіны, не гледзячы на атрымліваемую дапамогу ад саюзнікаў, пажэа. Салдаты фінскай арміі дэмаралізаваны і знясілены пастаянным прабываннем на фронце. Гэта дэмаралізаваная стала пастаянным з'явішчам у манергеймўскай арміі. Сілы фін-

скіх салдат вычарпаліся. Гэта добра разумеюць манергеймўцы, і таму яны імкнучыся паліць свае рэзервы добраахотнікамі з-за граніцы".  
Совецкі Саюз, піша далей газета, не прыхітліва маланкападобнай вайны ў Фінляндыі, бо вядзенне такой вайны азначала б знішчэнне Фінляндыі. Совецкі Саюз хоча, каб Фінляндыя атаялася незалежнай краінай і не служыла б замежным дзяржавам плацдармам для барацьбы супроць СССР.

Прагэсты супроць вылікаў з зарплаты на дапамогу бела-Фінлянды

ОСЛО, 13 лютага. (ТАСС). Газета "Моргенбладет" надрукавала наступнае паведамленне: "Праўленне муніцыпалітэта горада Осло паставіла вылічыць з месячнай зарплаты ўсіх рабочых і служачых муніцыпалітэта 6 крон 50 эра на дапамогу Фінляндыі". Як паведамляе газета, гэтае рашэнне выклікала незадаваль-

ненне сярод рабочых і служачых, якія лічаць, што муніцыпалітэт не мае ніякага права рабіць такія вылікі з зарплат. Нават буржуазная газета "Моргенбладет", што звычайна патрабуе павелічэння дапамогі бела-Фінляндыі, вымушана кагаставаць, што падобная "дапамога" моці прымусова характар.

Негрыцянскі пісьменнік асуджае англа-французскіх падпальшчыкаў вайны

НЬЮ-ЁРК, 13 лютага. (ТАСС). Вядомы негрыцянскі пісьменнік Рычард Райт выступіў з заявай, у якой ён указаў, што імперыялістычныя дзяржавы прабуць скарыстаць падзеі ў Фінляндыі для машынава вайны. "Англія і Францыя, — сказаў Райт, — якія паліваюць вядзючай колькасцю людзей, за апошнія 20 год фінансавалі будаўніцтва ў Фінляндыі

ўмацаванню, накіраваных супроць Советскага Саюза".  
Асуджаючы дзейнасць гувернаўскага камітэта дапамогі бела-Фінляндыі, Рычард Райт заўважыў, што замест збору сродкаў белафінскага граба паліцэйскі становішча амерыканскіх неграў, моладзі і беспрацоўных у краіне "так званай дэмакратыі".

Германская газета аб падрыўной дзейнасці англа-французскага блока ў Літве

БЕРЛІН, 12 лютага. (ТАСС). Газета "Райншэ вестфалішэ пайтунг" друкуе наступнае паведамленне з Вільня: "Многія годы заходнія дзяржавы імкнуліся скарыстаць вострую вільняскую праблему для таго, каб распаліць ваіну ў Еўропе. У жасцючніку мінулага года горад Вільня быў звернуты Літве. Гэта не спадбалася Англіі і Францыі, якія адорылі яшчэ 20 год таму назад захват гэтага горада Польшчай. У апошні час Англія і Францыя накіравалі ў Вільню сваіх агентаў, якія скарыстаў для сваіх мот польскіх бежанцаў, якія знаходзіліся там у в'язнічых калоніях. Яны мялежнічкі складаліся з студэнтаў і выкладчыкаў польскага ўніверсітэта ў Вільня. Польскія

святшчэнніі тэкама рабілі ўсё магчымае, каб распаліць варажасці. Літвовская паліцыя свечасова ліквідавала гэтыя загароны. Заяўлены Англіяй і Францыяй на гэтым поведу прагэст, у якім яны спецыялаюцца на "справае абыходжанне з паліцыяй", з'яўляецца ўмяшаннем гэтых дзяржаў у ўнутраныя справы Літвы. Наадварот, літвовскі ўрад меў бы ўсе паўнамоцтвы пратэставіць супроць падбухтоўваючых дзейнасці Англіі і Францыі. Літвовскі народ адхіляе рашучым чынам умяшанне заходніх дзяржаў у яго справы. Улічэннасць Літвы ў сваёй палітыцы апраціацца на яе дружэственыя адносіны з Советскім Саюзам і Германіяй".

Рэзалюцыя лонданскага савета профсаюзаў па поведу арышта Рэйно

ЛОНДАН, 12 лютага. (ТАСС). Лонданскі савет профсаюзаў, прадстаўляючы 330 тысяч рабочых, аднагалосна прыняў рэзалюцыю пратэста супроць дзейнасці французскага ўрада, па распадарожжэнню якога быў заключаны турму салдат парызскага савета профсаюзаў Аляры Рэйно. "Совет профсаюзаў, гаворыцца ў рэзалюцыі, выражае сур'бную трыгону па поведу кампаніі паліцэйскіх праследванняў ва Францыі, бо гэтая кампанія суправаджаецца мерапрыемствамі, амаль поўнасьцю абмяжоўваючымі правы французскіх рабочых. Совет профсаюзаў заклікае англійскіх рабочых выступіць супроць прымусовага французскага ўрада".

Унесючы гэтую рэзалюцыю ад імені трох аддзяленняў профсаюза гандлёвых служачых, сакратар лонданскага раённага камітэта гэтага саюза Элот заявіў, што члены англійскага савета профсаюзаў з трывожай адзначаюць гэты факт, які загрыбчы ў Парыжы 500 рабочых арэстанцян, неатарыя краўнікі якіх заключаны ў тур-

Рэпрэсіі супроць камуністаў

БЕРЛІН, 12 лютага. (ТАСС). Па ўсёй Францыі працягваецца праследванне камуністаў і асоб, выступаючых супроць вайны. Прафэкт дэпартаменту Сены і Уазы заключыў многіх камуністаў у канцэнтрацыйны лагер. Сярод арэстантаў знаходзіцца некалькі генеральных саветнікаў дэпартаменту Сены і Уазы. Пазбаўлены мандатаў 67 гарадскіх саветнікаў

Марсэля за іх прыналежнасць да камуністычнай партыі. Ваенны суд Ліона прыгаварыў аднаго рабочага да 5 год прымушова работ на аб'янаванчанню ў дзеянні, «накіраваных супроць безапаснасці дзяржавы». Гэты-ж ваенны суд прыгаварыў аднаго паштовага служачага да 5 год турмы за тое, што ён выказаўся супроць вайны.

АДКРЫЦЦЕ ВЫСТАЎКІ СОВЕЦКАЙ КНІГІ І ГРАФІКІ Ў ТАРТУ

ТАРТУ, 12 лютага. (ТАСС). У вышэйшай мастацкай школе "Шалас" у гора Тарту адкрылася выстаўка савецкай кнігі і графікі А. Краўчэнка. На адкрыцці выстаўкі прысутнічала 400 чалавек. Сярод іх гарадскі галава горада Тарту доктар медыцыны Сінка, рэктар тартускага ўніверсітэта прафесар Кахо, член дзяржаўнай думы прафесар Я. Танісон, навуковы дзеячы, пісьменнікі і мастакі.  
Адкрываючы выстаўку, гарадскі галава Тарту Сінка ў сваёй прамоўе між іншым заявіў: "Наш горад Тарту мае слаўнае і вялікае культурнае мінулае. Тут на аснове служэння культуры сустракаліся і працавалі прадстаўнікі эстонскага і рускага народаў. У гісторыі рускай культуры горад Тарту адыграў немалую ролю. Рускія паэты Жукоўскі, Язюк, урач і мейстэры Пірагоў многія годы працавалі і творылі тут. Тарту мае гістары-

нае значэнне для наждаў СССР і Эстонскай рэспублікі. 20 год назад тут былі закладзены асновы мошых і дружэственных адносін паміж Эстоніяй і СССР, быў знойдзены шлях мірава сужыння і дружэскага супрацоўніцтва. Гісторыя не толькі апраўдала гэтае рашэнне, але і паказала, што яно адзіна правільнае. Советска-эстонскі пакт аб узаемадапамозе — яшчэ адно блізкае свечленне дружэственных адносін існуючых паміж абодвума краінамі. Адсюль вынікае натуральнае імкненне вельмі культуры дружэственных нам народаў, Советскі Саюз, захоўваючы глыбокую сувязь з культурай мінулага, дасягнуў вялікіх поспехаў у ўсіх галінах. Для нас перш за ўсё будзе навуцальным азнаёміцца з гэтымі поспехамі. Таму выстаўка савецкай кнігі ў нашым горадзе з'яўляецца вялікай культурнай падзеяй".

"Кельнішэ Цейтунг" аб становішчы французскіх і англійскіх салдат на фронце

БЕРЛІН, 13 лютага. (ТАСС). Газета "Кельнішэ Цейтунг" перадае, што адносіны паміж французскімі і англійскімі салдатамі далёка не такія дружэственыя, як аб гэтым гавораць афіцыйныя крыніцы. Французскія салдаты, піша газета, якія прыязджаюць з фронту на кароткатэрміновыя волпусы, раскажываюць, што французскія войскі знаходзіцца ў значна больш горных умовах, чым англійскія. Англійскія салдаты размешчаны на аддаленых ад лініі фронту пазіцыях. Яны вядуць разгалубны вобраз жыцця, атрымліваючы

па 30 франкаў у дзень, таму як Францыя — толькі некалькі сантымаў, якіх ледзь хапае на начку папірос. Французы былі абураны паведамленнем з Лондана аб тым, што ва Францыю мяркуецца атрымаць кантынгент 40-гадовых англійскіх салдат, якія не будуць удзельнічаць у боях, а будуць служыць толькі ў якасці вадзённых гагдчыкаў і т. д. У той жа час ва французскай арміі знаходзіцца мабілізаваныя 50-гадовага ўзросту, якія нясуць службу на перадавых лініях фронту.

ВАЙНА Ў ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

БЕРЛІН, 12 лютага. Германскае інфармацыйнае бюро перадае, што ў раёне Фербах дзейнасць разведкі абодвух бакоў прывяла да сутычкі. Германскі перадавы паст падвергае кулямётнаму абстрелу праціўніка. Частка германскага атрада абхінула французцаў з флангаў і перахоціла паходку французскіх падмаваняў з Морсбаха. У самім Фербаху па пентаўналь вуліцы і ля казарм адбываўся мошны бой паміж астатняй часткай германскага вартвага атрада і праціўнікам.

У часе перастрэлкі праціўнік страціў 8 чалавек забітымі і некалькі раненымі. З састану германскага вартвага атрада быў ранен адзін салдат.  
БЕРЛІН, 13 лютага. Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе: "На заходнім фронце — вялікі асобны падзей".  
ПАРЫЖ, 13 лютага. У афіцыйных паведамленнях, апублікаваных у Парыжы ўчора вечарам і сёння раніш, сказана, што «на фронце не адбылося ніякага новага».

Выступленне японскага прэм'ера Іонаі

ТОКІО, 12 лютага. (ТАСС). Агенства Ломей Пусін паведамляе, што ў сувязь з 2.600-ай гадавінай іславання Японія з прамовай па радыё выступіў прэм'ер-міністр Іонаі. Французскія павянны аб'ястэранны "новага парадку ва Усходняй Азіі". Іонаі заявіў, што антыяпонская і, як ён лічыць, "праксамістычная" палітыка Чан Кай-шы з'яўляецца «коранем зла» ў японска-кітайскіх адносінах, і заклікаў гэты "корань зла" поўнасьцю ліквідаваць. Іонаі заявіў, што ў хуткім часе будзе створан новы «цэнтральны ўрад» Кітая, які «сістэма і правільна рэзюме пазмеры Японіі і будзе поўнасьцю супрацоўнічаць з Японіяй».

«Аднак», — сказаў далей Іонаі, — міжнароднае становішча з'яўляецца вельмі складаным і заблытаным; таму Японія павінна падрыхтавацца да сутычкі ў будучым магчымым трынасьці і цяжкараў у справе ажыццяўлення яе мэт».

Япона-французскія гандлёвыя перагаворы

НЬЮ-ЁРК, 12 лютага. (ТАСС). Як паведамляе агенства Юнайтэд Прэс, японска-французскія перагаворы, меўшы мэтай прадоўжанне торна дзеяння часовага гандлёвага дагавора паміж гэтымі

краінамі, які канчаецца 15 сакавіка, фактычна сшынены. Сшыненне перагавораў выклікала бамбардывоўкай японцамі Ханой-Юнанскай чыгункі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ  
Японцы прадаўжаюць спробы высадзіць дэсанты на ўзбярэжжы правісных Чжацзяна, бізка ад Пінбо. Аднак кітайская абарона адбіла ўсе спробы японцаў. Японская кавалерыйская частка, якая пераправілася 8 лютага ў заставу кітайскіх войск і панесла вялікія страты.

У паўночнай частцы правісных Хубэй 9 лютага японцы пачалі наступленне 4 калонамі на ўсходніх атрогах горнага раёна Дахуншань, але сутрыпшы ўпоўнае супраціўленне кітайскіх войск, вымушаны былі адхіліцца да Суйчжоу.

10 лютага ішоўшы па рацэ Янцзы японскі транспарт падвергаў абстрелу кітайскай артылерыі.  
13 лютага. (ТАСС).



Грандэкскае Чарноўскага раёна (Віцебская область) арганізавала збор падарункаў сацыялі і камандзіраў Рабоча-Салдзискай Чырвонай Арміі. НА ЗДЫМКУ: калектарай райпромыслова Т. Л. Вільям (злева) і таварыш Э. А. Осіпава за адборам падарункаў.  
Фота В. Лупейка. (Фотакроніка БЕЛТА).

РАСШЫРАЁЦЦА ВЫПУСК ТАВАРАЎ ШЫРСПАЖЫВУ

МАГІЛЕЎ. Пахі шырспажыву прымемства Магілева значна расшырае выбар прадметаў шырокага спажыва. Пэх шырспажыву магілеўскага аўтамабіля завода імені Кірова ўпершыню асваілае выбар хатніх электрапрыбораў гэтым годзе будзе выпушчана 10 тысяч электраўточаў, якія вырабляюцца па вазму ўдасканаленаму ўзору.  
Вельмі зручныя машыны-прыемы "рогаз" асвоена на заводзе імені Дзігіва. Выступіла пробы аэзімпляр "Кіта" працуе без усякай копаці і гарэніі не вылучае ніякага паху. Пад прымуса зручны яшчэ тым, што азначае можа служыць для прыгавання стравы і абгаваранна памышка. У бягучым годзе завод прымешчае сёрыятавы выпуск гэтай ўніверсальнай машыны.  
Выпуск капюціных прадметаў шырспажыванія асваілае трубаўнае завод імені Мяснікова. Яго пэх шырспажыву з адыкотаў прадукцыі завода ішоўшы два вельмі арыгінальныя і зручныя падае — вадодзерж з нагаваным насосам і іясюціну. Асвоена так выара новага тыпу вельмі зручныя куны вядзер. У гэтым годзе будзе выпушчана 10 тысяч такіх вядзер.  
В. ЮРГІ

КАНЦЭРТЫ ДЛЯ БАЙЦОЎ І КАМАНДЗІРАЎ

Беларуская дзяржаўная філармонія арганізуе ў гэтым годзе XXII гадавыя РСЧА і Ваенна-Марскога Флота рэд канцэртаў для байцоў і камандзіраў Чырвонай Арміі. Усяго будзе дана 10 канцэртаў. У іх прымучу ўдзел: сімфанічны аркестр

аркестр, ансамбль песні і пласкі, аркестр рэальных інструментаў, а таксама сав. філармонія.  
Першы канцэрт сімфанічнага аркестра адбыўся ўчора ў Дома Чырвонай Арміі К. Е. Варашчылава.

60 ветэрынарных раённых лячэбніц

У заходніх абласцях БССР разгэртываецца шырокая сетка ветэрынарных устаноў; вялікая вялікая работа па барацьбе і ліквідацыі эпідэміяў строд сельскагаспадарчай жывёлы. Адкрыта 60 раённых ветэрынарных лячэбніц, куды накіравана на работу 40 фельчароў і 3 ўрачы. Ужо ў гэтым годзе кожны раён заходніх абласцей будзе мець сваю ветэрынарную лячэбніцу.

Масавы суботнік па ачысчэнні горада ад снегу

Учора ў Мінску быў наладжаны суботнік па ачысчэнні горада ад снегу. Заносыў. Каля 25.000 рабочых, а таксама студэнтаў горада рчылі на сніг. Ачышчаліся чыгуначныя і трамвайныя лініі, вуліцы, плошчы. Амаў у грузавы аўтамабілі быў мабілізаваны на вывазку снегу.  
Сёння наладжаецца другі масавы суботнік.

ДАРОГА ПІНСК-ЛОГІШЫН-ЦЕЛІХАНЬ

У вёсках Пінскай абласці пачалі будаўніцтва дарогі ўздоўж ракі Пінска. Сяляне вёскі Галева звярнуліся са старатам да сялян Пінскага, Жабчыцкага і Логішынскага раёнаў заклікаў пабудавана дарога Пінск-Шын-Целіханы. Гэта дарога звяжа аны цэнтр Пінска з двума раёнамі абласці з ямі ажыццяўлялася да г. ч. па дрэнных дарогах.  
Сяляне вёскі Галева пачалі ўжо раба будаўніцтва дарогі. Да 20 лютага лане абавязалі вывезці 150 кубі метраў будаўнічага лесу, а таксама даваць на ўчастку Галева—Ласадзін кіламетр дарогі.

Б. ЗНАМЕНСКІ.

ВЫДАТНЫЯ ДЗЕЦІ

БЕЛАСТОК. (Спец. нар. «Звязь»), 1 лютага пачалі прыёмы іспыты ў Дзяржаўную музыкальную школу гора. Беластока. Прымная камісія прагледзла многа асабіста трэба адзначыць 7-гадовага сына тэхніка Рычарда Багата, выдатна выкараўнаша ў час экзамена на ралі творы Баха, Брамса, Мендэльсона і свае ўласныя кампазіцыі і эцюды. Добра вытрымалі іспыты дзеці сялян — браты Пётр і Іван Каршань.  
У школе адкрываюцца чатыры аддзяленні — па класу раяля, скрыпкі, віяланчэлі і народных інструментаў.

Новыя вадаправодныя магістралі  
У гэтым годзе ў Мінску будзе прэзена некалькі кіламетраў новых праводных магістралей для забеспячэння высокакачэснай пішчэвай вадой аграі рала. Устанавіваюцца 45 вадарэабувалонак. У вадарэабувальную сетку ўключаны акраіныя вуліцы — Веласка, Брыльска, Магілеўска і На гэтыя работы асігавана 400 рублёў.

Падрыхтоўка кадраў для радыёзавода

У Мінску адкрыліся 4-месячныя курсы па падрыхтоўцы кадраў сярэдняй кваліфікацыі для новабудуемага радыёзавода, на якіх навуцаецца 530 чалавек. У праграме заняткаў — электра- і радыётэхніка. Арганізаван вучэбны пэх для практычных заняткаў слухачоў курсаў.

Дзёнік  
© Марксіска-ленінскі ўніверсітэт хаджона лан пры Дома партызанскага горада РІ(б)Б паведамляе ўсіх с. чой парасцельнай групы аб тым, што гонны заняты абудушча 14 лютага, гадзін вечара, у малой зале Дома актыва.  
© 14 лютага, у 7 гадзін вечара паміжнікі Дома партызанскага (ва зала) абудушча чаровая лекцыя ў торы Сталінскага РБ РІ(б)Б.

Дзяржаўны дзяржаўны тэатр БССР  
14 лютага  
МОЙ СЫН  
Аванесхан № 90.  
Пачатак у 8 г. веч.

Кіноаатар «Чырвоная Зорка»  
Вечар фільма аб партыі  
1 севе (2 г.)  
ПАРТЫЯ  
11 севе (3 г.)  
ВЯЛІКІ ГРАМАДЗЯНІН (1-я сэрты)  
11 севе (11 г.)  
ВЯЛІКІ ГРАМАДЗЯНІН (2-я сэрты)

Кіноаатар «РОДИНА»  
«В ПОНСКА РАДОСТІ»  
Кіноаатар «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ»  
«ВЫСОКАЯ НАГРАДА»  
Кіноаатар «СПАРТАК»  
СЫН МАНГОЛІ  
Данчыты кіноаатар  
«ЛІЧНОЕ ДЕЛО»  
Кіноаатар «НАВІНЫ ДНЯ»  
1. «Савецкае искусство» № 12.  
2. Журнал Мінскай студыі кінохронікі № 8.  
3. Журнал «Піонерія» № 17.

НАРКАМЗЕМУ БССР  
Для работы на управленіях і аддзелах апарата і падпарадкаваных яму гаспадарчых арганізацый, ліца спадходзіцца ў г. Мінску.

ПАТРАБУЮЦА  
ГАЛОЗНЫЯ БУХГАЛТАРЫ.  
Вяртацца: Дом урада, пакой № 186, тэл. 24-365.

Пры навукова-даследчым інстытуце школ  
ІН АСВЕТЫ БССР  
арганізавана лектарскае бюро  
БЮРО АСЛУГОВАЕ КВАЛІФІКАВАНЫМІ ДАКЛАДЧЫКАМІ педдаггачы і бальшэфектыя выхаванцы, работнікаў арганізацый народнай асветы ПА НАСТУПНЫХ ПЫТАННЯХ:  
а) камуністычнае выхаванне дзяцей у школе і сямі;  
б) агульны пытанні навучанья;  
в) выкладанне асобных прадметаў (мова, гісторыя, геаграфія і інш.);  
г) арганізацыя падарыска, інаскіраванне і кіраўніцтва школай.  
ЗАЯЎКІ ПАСЫЛАЦЬ ПА АДРАС: г. Мінск, вул. Валдарскага, 1. Навукова-даследчы інстытут школ. Тэлефон 21-823.  
ДЫРЭКЦЫЯ.

КАМІТЭТ ПА СПРАВАХ КІНЕМАТАГРАФІ  
ПРЫ СНК СССР  
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС  
НА КАМЕДЫЙНЫ КІНОСЦЭНАРЫЙ  
УСТАНОВЛЕННЫ 7 ПРЭМІЯ АД 10 ДА 25 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ.  
Тэрмін прадстаўлення сцэнарыяў на конкурс — 1 красавіка 1940 года.  
КІНОСТУДЫЯ «СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» АРГАНІЗАВАНА КАНСУЛЬТАЦЫЯ ДЛЯ УДЗЕЛЬНІКАў КОНКУРСА.  
Кансультанты праводзіцца ў Дома пісьменніка (Савецкая, 68, 2-гі паверт, кабінет пачынаючага аўтара) па вачотных чыслах з 6 да 8 гадзін вечара.  
КІНОСТУДЫЯ «СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ».

1-8 МЕХАНІЧНАЯ ПЯКАРНІ  
(Старожоўска, 45)  
ПАТРАБУЮЦА:  
СЛЕСАРЫ,  
САКРАТАР КАНТОРЫ,  
СТАРЫЯ ЭЛЕКТРАМАШІНЕР  
Вяртацца па адрасу: Дом урада, 6 паверт, пакой № 804, да тав. Бойгена.

Дзяржаўная філармонія БССР  
ПАТРАБУЮЦА  
ГАЛОЗНЫЯ БУХГАЛТАР.  
Вяртацца па адрасу: Дом урада, 6 паверт, пакой № 804, да тав. Бойгена.

Мінскі абласны фінансавы аддзел  
НА ПАМІНАЕ  
ЭСТАНОВАМ, ПРАДПРЫЕМСТВАМ І АРГАНІЗАЦЫЯМ—ПЛАЧЕЛЬ-ПЧЫКАМ зямельнай рэнты і падатку з будынкаў, што ТЭРМІН ПРАДСТАВЛЕННЯ РАЗЛІКАЎ АДПВЕДАВАННЫ РАВНОФІНАД-ДЕЗІЛАМ па ўказаных аддзелах—ЗА 1940 ГОД СКОНЧЫЛСЯ 10 ЛЮТАГА Г.Г.  
НЕПРАДСТАВІШЫМ РАЗЛІКІ ПРАПАВУЎЦА НЕАДКІДНА ТАКІЯ ПРАДСТАВІШЫ.  
МІНАБФ.А.

ГАЛОУАПТЭКАУПРАЎЛЕННЕ НК АХОВЫ ЗДРАЎ'Я БССР  
ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА, ШТО  
УСЕ АПТЭІ, САНМАГІ, САНЛАРКІ І АПТЭЧНЫЯ ПУНКТЫ  
Ў ГАРАДАХ І СЕЛЬСКИХ МІСТОВАСІАХ  
ПРЫМАЮЦЬ АД НАСЕЛЬНІЦТВА  
ПА ўстаноўленых пнах наступныя  
ЛІКАРСТВЕННЫЯ РАСЛІНЫ І СУШОНЫЯ ЯГАДЫ:  
ЧАРНІКУ,  
МАЛІНУ,  
ЛІКАПОДЗІЙ (дзераза),  
ВОСК (пчаліны),  
СПАРЫНІЮ  
ТРЬІФІЛЬ—ліст,  
ТАЛАНЯНКУ—ліст,  
БАДЗЯГ,  
ВАЛЕР'ЯНАВЫ КОРАНЬ,  
БРУСНІЧЫ ЛІСТ,  
РАНАВІЧЫ ШЫКІ і інш.  
ГРАМАДЗЯНЕ, помніце, што ўказаная ЛЕКСЫРАВІНА ДЗЕ ДЛЯ ЛІЧЭВЫХ МЭТ  
ЗБІРАЮЦЕ І ЗДАВАЮЦЕ яе аптэчным прадпрыемствам.  
Па ўсіх пытаннях заагукі лексыраванне—Мінск, вул. Горкага, 1.  
Аддзалеі ГАПУ і Галоўаптэкаупраўленне—Мінск, вул. Горкага, 1.  
Галоўаптэкаупраўленне МНАЗ БССР.

БЕЛАРУСКИ НАВУЧАЛЬНЫ КАМІНАТ УПК ЦУНГУ  
ДЗЯРЖАНА НА СССР  
аб'яўляе набор слухачоў  
на 5-месячныя КУРСЫ ПА ПЕРАПАДРЭХТОРНЫ СТАРШЫХ БУ ГАЛТАРАЎ для работы у будаўнічых арганізацыях БССР.  
Паступаючы на курсы павінны мець агульнавучэбную падрыхтоўку ў асобе не ніжэй 7 класу сярэдняй школы і свае ўчотныя работы на пасладе бухгалтара на самастойным бланке не менш 2-х го Ступеняў ад 400 да 500 руб. у месяц, у залежнасці ад кваліфікацыі, стажу і спецыяльнасці, і 50 руб. вятэрчак.  
Паступаючы павінны даць абавязальнае аб тым, што пасля сцяжы членаў курсаў ён павінен адпраўляцца на перыферыю не менш 3-х го Паступаючы павінны прадставіць наступныя дакументы: пасы чынае аб адукацыі, метрычны выпіс, даведкі аб стане здароўя, ш поўным стаўкі ў галіне ўчотнай работы і аб аслабленні з апошня месца работы, падрабязнае аўтабіяграфіе, копію працуйнай кніжкі дзве фотакарткі, а таксама папшчых марак на 60 кап. для адкаду.  
ПРЫЁМ ЗАПЯД ДА 20 ЛЮТАГА 1940 г.  
Іспыты праводзіцца па асцярожна мове, матэматыцы, палітграм пе і ўчоту. Яшчэ на іспыты па вышукі каміацыя. Прыезд на іспыты каміацыя на аплатацца. Да веды можна атрымаць з 11. 2 гадзін дня.  
Заваны з дакументамі пастыцца па адрасу: Мінск, Раволюцыйная, Навуцальны каміацыя УПК ЦУНГУ. Дзяржаўна СССР.  
ДЫРЭКЦЫЯ.

рамадзьяне, здаўшыя рэчы на камісіі  
да 1 студзеня 1940 г.  
У КАМІСІЯНЫ МАГАЗІН № 26 Мінгорпрагандля,  
ПАВІННЫ ПЕРАРЭГІСТРАВАЦІ  
СВАЕ КВІТАНЦЫ  
У БУХГАЛТЭРЫ МІНГОРПРАГАНДЛЯ (п.з. Свабоды, 5) \*  
ДА 25 ЛЮТАГА 1940 ГОДА  
ПАСЯЯ ўКАЗАНАГА ТЭРМІНА КВІТАНЦЫ БУДУЦЬ АПУ ЛІРАВАНЫ.  
ДЫРЭКЦЫЯ.